

# «Інфармацыйнае суправаджэнне адукацыйнага працэсу ва ўстановах вучэбнага тыпу»

— пад такой актуальнай на сённяшні дзень назвай 11–12 красавіка гэтага года адбылася навукова-практычна канферэнцыя, арганізатарамі якой сталі Мінскі гарадскі інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў адукацыі, Мінскі абласны інстытут работнікаў і спецыялістаў адукацыі і Рэспубліканская навукова-педагагічная бібліятэка (РНПБ).

3

аслугоўвае ўвагі тое, што канферэнцыі быў нададзены статус міжнароднай. Адным з галоўных дакладчыкаў была Зуева Яўгенія Міхайлаўна, старшы навуковы супрацоўнік навукова-метадычнага аддзела Дзяржаўнай навукова-педагагічнай бібліятэкі імя Ушынскага Расійскай акадэміі адукацыі. У сваім дакладзе яна грунтоўна адлюстравала асноўныя накірункі развіцця сучасных школьніх бібліятэк Расіі, што выклікала асаблівую ўвагу і зацікаўленасць усіх удзельнікаў канферэнцыі. Але самай адметнай рысай канферэнцыі стала тое, што ўпершыню на такім узроўні ўз踽мліўся праблемы менавіта школьніх бібліятэк.

Пошук шляху вырашэння гэтых праблем выразна акрэсліла ў сваім выступленні Несцяровіч Л.В., загадчыца навукова-метадычнага аддзела РНПБ. Яна адзначыла, што адна з самых балючых праблем сённяшнягага дня — кадравае забеспечэнне бібліятэк у сістэме адукацыі. У краіне складваецца такая сітуацыя, што амаль кожныя трох з дзесяці школьніх бібліятэк арадуја пераступілі 50-гадовы ўзрост, а кожны другі не мае спецыяльнай адукацыі, прычым значная частка з іх не з'яўляюцца педагогамі. Было адзна-

# У дапамогу дзіцячым і школьнім бібліятэкам

чана, што з гэтай складанай проблемы вынікае і другая, калі часцей за ўсё штаты не адпавядаюць аб'ему нагрузкі на спецыяліста і нікія нарматывы ў разлік не прымаюцца.

Праблемным з'яўляецца і пытанне камплектавання фонду школьніх бібліятэк. Тым не менш, аналізуучы іх становішча ў сучасных умовах, дакладчыца адзначыла, што перспектывым уяўляеца волыт супрацоўніцтва з выдавецтвамі, рэдакцыямі, магазінамі і набыццё даведачнай літаратуры за сродкі, выручаныя ад продажу дублетнай літаратуры, макулатуры і г.д. Карысным можа аказацца волыт правядзення такіх мерапрыемстваў, як акцыі «Падары школе кнігу», «Кніжны марафон», асабліва, калі яны будуць праводзіцца сістэматычна.

«Бібліятэка школы як інфармацыйны цэнтр» — гэта тэма разглядалася на канферэнцыі актыўна і ўсебакова, бо час вызначае тэнденцыі развіцця бібліятэку накірунку інфарматызацыі, нетрадыцыйнага камплектавання фонду, адкрылага доступу да іх.

Прыемна ўразіла разуменне гэтых задач непасрэдна самімі спецыялістамі. «Каб яканса і эфектыўна забяспечыць інфармацыйны педагогічны і навучэнцамі, бібліятэка павінна выкарыстоўваць сучасныя інфармацыйныя тэхнологіі» — на гэту тэму прагучалі высока прафесійныя даклады Сёмінай В.М., загадчыцы бібліятэкі СШ № 212 г. Мінска, Сцяпаненка М.Я., загадчыцы бібліятэкі педагогічнай гімназіі № 3 г. Мінска, Саф'ян Н.В., бібліятэкара гімназіі № 24 г. Мінска.

Не засталіся раінадушнымі спецыялісты да такога новага накірунку ў работе, як фарміраванне пазітыўнага іміджу школьнай бібліятэкі. Па гэтым пытанню цікава і ёмаціяльна выступіла загадчыца бібліятэкі СШ № 39 г. Мінска Бірыла І.В.

Глыбока зацікавіла ўсіх і праблема прафесійных зносін як фактара росту творчай актыўнасці. Шчыра падзялілася сваім волытам і вынікамі работы ў раённых метадычных аг'янданнях Кажэмская Т.У., загадчыца бібліятэкі № 78 г. Мінска і Венгер I.P., загадчыца бібліятэкі гімназіі № 1 г. Мінска.

Не пакінулі без увагі бібліятэкі і такія тэмы, як рэалізацыя правоў дзіцяці і развіццё творчай актыўнасці навучэнцаў ва ўмовах школьнай бібліятэкі, работа з таленавітымі дзецьмі, фарміраванне бібліятэчнай бібліографічнай і інфармацыйнай культуры навучэнцаў.

Яскравым момантам канферэнцыі было выступленне дырэктара СШ № 212 г. Мінска Андрушчанка Георгія Уладзіміравіча, бо толькі тады можна

гаварыць аб развіцці станоўчых тэнденцый у школьніх бібліятэках, калі ідзе бібліятэкара знаходзяць падтрымку ў кірауніка. Георгій Уладзіміравіч расказаў удзельнікамі канферэнцыі аб ролі ў павышэнні эфектыўнасці работы бібліятэкі. На жаль, дырэктор гэтай школы быў адзінім прадстаўніком адміністрацыі апарату, які праявіў зацікавленасць да канферэнцыі і сярод бясконных школьніх праблем знайшоў магчымасць і час прыўнесці і выказацца. Дарэчы, слухалі яго з вялікай увагай, бо пры ўсім жаданні і імкненні бібліятэкара да інавацый зрабіць бібліятэку сучаснай, прывабнай і карыснай, стан значнай часткі бібліятэк непакоіць спецыялісту. Таму толькі волыт цеснага супрацоўніцтва бібліятэкі і адміністрацыі школы можна прывесці да станоўчых вынікаў.

У заключэнні канферэнцыі быў праведзены круглы стол, удзельнікі якога мелі магчымасць не проста падзяліцца волытам і падвесці вынікі сваёй работы, а і супастаўіць накірункі развіцця, задачы і праблемы сваіх бібліятэк з задачамі і праблемамі школьніх бібліятэк Расіі. Тэма круглага стала зацікавіла ўсіх прысутных: «Праблемы міжведамаснага супрацоўніцтва і карпаратыўнай дзейнасці». І ў пацверждэнне таму хочацца зазначыць, што на канферэнцыі прысутнічалі не толькі спецыялісты школьніх бібліятек, але і прадстаўнікі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, ЦСДБ г. Мінска, рэдакцыі часопіса «Бібліятэка працанава», гарадскага метадычнага цэнтра ПТУЗ.

Як паказвае практика, значная колькасць бібліятэк школ не адпавядае элементарным патрабаванням. Пазітыўным зменам у такіх бібліятэках перашкаджае часта не то, што адсутнічаюць матэрыяльныя магчымасці, а то, што няма пошуку раешнення і ўсведамлення непазбежнасці змененняў.

З такой нагоды на канферэнцыю былі запрошаны лепшыя з лепшых спецыялісту Мінска і Мінскай вобласці. Іх смела можна назваць аднадумцамі і людзьмі творчымі і адданымі сваёй справе. Разуменне таго, што для якансага і эфектыўнага забеспечэння інфармацыйнай педагогічнай і вучняў патребна выкарыстоўваць сучасныя інфармацыйныя тэхнологіі, кумуляваць у бібліятэцы не толькі паперныя носьбіты, але і электронныя документы, фарміраваць інфармацыйную культуру карыстальніка (і ў перспектыве стварэнне віртуальнай бібліятэкі). Такі падыход спрыяў тому, што ўдзельнікамі канферэнцыі былі вы-

працаўнікі накірункі дзейнасці, якія могуць прывесці да аптымальнага развіцця бібліятэк.

Вось асноўныя з іх:

— захаваць Рэспубліканскую наўку і педагогічную бібліятэну як метадычны цэнтр, у тым ліку і для школьніх бібліятек;

— пры разгляданні пытанняў, звязаных з бібліятэчнай дзейнасцю, выкарыстоўваць спецыялісту і не дапускаць непрафесійных ацэнак;

— актыўна абмяркоўваць праблемы школьніх бібліятек і інфармаваць пра цікавыя волыты на старонках друку, асабліва педагогічным, тым самым прыцягнуць увагу Міністэрства адукацыі да праблемы адсутнасці рэакцыі на публікацыі;

— рэалізаваць праграму «Кожнай школьнай бібліятэцы — па камп'ютэру».

У працэсе абмеркавання праблем высыветлілася, што бібліятэкі навучальных установ маюць вострую патрабу ў дакументце па фондаабмену. Такі дакументуко распрацаўваны Нацыянальной бібліятэкай Беларусі і ў хуткім часе з'явіца ў друку.

Падводзячы рысу пад гэтай падзеяй ужыцці школьніх бібліятек, хадзелася б адзначыць тое, што прыемна ўразіла: працу ў складаных эканамічных умовах спецыялісты не заслаюцца раінадушнымі да праблем.

Ацэнъваючы вынікі канферэнцыі, Я.М. Зуева адзначыла ўзаемапаразуменне, творчы дух і высокі прафесійны ўзровень беларускіх бібліятекараў. Такая ацэнка ўсяляе надзею і аптымізм у тое, што мора ператварыць усе школьнія бібліятекі ў інфармацыйныя цэнтры дасягальна ў недалёкім будучым. Але для гэтага бібліятэкам адукацыйных установ патрэбна не проста ўвага, але і улік іх спецыфікі. Менавіта з прафесійнага пункту гледжання павінны разглядацца і вырашацца іх праблемы. І менавіта такой увагі і не хапае на сёняшні дзень бібліятэкам школ з боку непасрэднага куратора — Міністэрства адукацыі.

Дарэчы, на момант правядзення канферэнцыі РНПБ, якая з'яўляецца метадычным цэнтрам школьніх бібліятек, знаходзілася пад пагрозай ліквідацыі гэтага статусу. Праўда, на сёняшні дзень гэта пытанне як бы не падымаецца. І вельмі хочацца верыць у разумнае раешненне і падтрымку разумных людзей. І тады можна будзе спадзявацца, што хутка кожны дырэктор зможа з гонарам сказаць — «Візітка нашай школы — наша бібліятэка!».

Прапануем чытачам адзін з дакладаў, які прагучай на канферэнцыі.